

1	2	3	4	5	6	7
Гласко Траян	58	памешчык, адст. ротмістр	Полацкі павет	агент віленскага цэнтральнага паўстанцкага кіраўніцтва, член палацкага рэв.кам, абраны дэлегатам рэв.кам у павеце	ва ўласнасці маентак Замша- ны (681 дес.)	усталяваны пільны паліц. нагляд, ма- масьць абклад- зена 10% збо- рам
Сарасек Канстанцін	40	памешчык, адст кал. асэс.	Полацкі павет	агент віленскага цэнтральнага паўстанцкага кіраўніцтва, член палацкага рэв.кам, абраны дэлегатам рэв.кам у павеце	ва ўласнасці маентак Саколішча (147 дес.)	усталяваны пільны паліц. нагляд, ма- масьць абклад- зена 10% збо- рам
Корсак Рыгор Віктаравіч	40	павятовы лекар, кал. асэс.	Полацк	агент віленскага цэнтральнага паўстанцкага кіраўніцтва, член палацкага рэв.кам, абраны дэлегатам рэв.кам у павеце	не меў ва ўласнасці нерухомасці	
Рэут Адам		памешчык	Лепельскі павет	агент віленскага цэнтральнага паўстанцкага кіраўніцтва, член палацкага рэв.кам, абраны дэлегатам рэв.кам у павеце	ва ўласнасці маентак Мар- тынава	усталяваны пільны паліц. нагляд, ма- масьць абклад- зена 10% збо- рам

* Табліца складзена па дадзеных: Нацыянальны гістарычны архіў Беларусі (НГАБ), ф.1430, воп.1, спр.31339, арк. 8 – 98; ф. 3046, воп. 1, спр. 1, арк. 1 – 40; ф. 3046, воп. 2, спр. 3, арк. 1 – 207; Расійскі дзяржаўны ваенна-гістарычны архіў (РДВГА), ф. 1956, воп. 2, спр. 2053, арк. 5 – 53.

УЛЬСКІ ЗАМАК ПАВОДЛЕ ІНВЕНТАРА 1581 Г.

канд. гіст. навук В.Ф. ГОЛУБЕЎ
(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, Мінск)

Пра Ульскі замак у гістарычнай літаратуры звычайна адзначаецца тое, што ен існаваў у XVI – XVII стст. Практычна ўсе аўтары спасылаюцца на даследаванні М.А. Ткачова, які пісаў, што ў ходзе Інфлянцкай вайны 1558 – 1583 гг. вялікі князь Жыгімонт Аўгуст у 1563 г. для абароны вусця Улы і кан тролю за рухам па Дзвіне загадаў узвесці там замак [1, с. 581; 2, с. 690]. Па словах М.А. Ткачова «Ула ўзнікла як невялікае паселішча XIV – XV стст. на вузкім клінападобным мысе пры ўпадзенні р. Улы ў Заходнюю Дзвіну... Мыс пляцоўкі быў адрезаны ад плато ровам, па перыметру ўзвялі абарончы вал. Схілы замчышча, звернутыя да вады, вымасцілі валуном» [3, с. 156 – 157]. Са спасылкай на Р. Гейдэнштэйна [4, с. 52], М.А. Ткачоў адзначыў, што будаўніцтвам кіраваў венецыянскі інжынер, але яно было перапынена ў сувязі з нападзеннем маскоўскага войска, у выніку якога будаўнічая каманда была перабіта [3, с.157].

У 1567 г. па загаду Івана Грознага ўжо рускія началі будаваць замак ва Уле. Захаваўся план Ульскага замка 1568 г. [3, с. 157], паводле якога відаць, што ў ім меліся моцныя ўязныя вароты з вежай і, акрамя таго, восем баявых вежаў. М.А. Ткачоў пісаў, што сцены і вежы Ульскага замка былі драўлянымі, але нафасаванымі зямлей.

Вядома, што 20 верасня 1568 г. гетман Р. Сангушка захапіў замак, але ен поўнасцю выгарэў пры штурме. У гэтым жа годзе па загаду гетмана і пад яго кантролем замак быў адбудаваны [5, с. 686]. Наступнае паведамленне пра лес замка вельмі кароткае: «У 1580 г. па загаду Стэфана Баторыя тут насыпалі магутны вал вышынёй у 6 сажаняў (каля 11, 5 м)» [3, с. 157]. У 1654 годзе замак быў канчатковая спалены маскоўскім войскам. Больш ніякіх канкрэтных звестак пра Ульскі замак у гістарычнай літаратуре выявіць не ўдалося.

Многія даследчыкі, у тым ліку і М.А. Ткачоў, адносілі паселішча Ула да прыватнаўласніцкіх маенткаў. Але з дакументаў аб пабудове замка Ула выразна відаць, што і сам замак і горад, які ўзнік пры ім, з'яўляюцца дзяржаўнай уласнасцю. Сапраўды паселішча Ула вядома з XIV ст. У XVI ст. гэта прыватнае ўладанне, мястечка, якое належала Лукомскім, Кішкам, Жабам. Але, як адзначыў М. Макараў, прыватнае мястечка Ула існавала за 35 км ад цяперашняга мястечка Ула і, такім чынам, ад крэпасці Ула [5, с. 685]. Такім чынам, з вялікай долей верагоднасці можна выказаць меркаванне, што датай заснавання цяперашняга гарадскога паселка Ула з'яўляецца менавіта 1563 г., год заснавання Ульскага замка і паселішча (горада) пры ім.

Гісторыя

Пацвярджаюць такую выснову і звесткі інвентара Ульскага замка 1581 г., які быў выяўлены аўтарам падчас працы ў бібліятэцы Польскай акадэміі навук у Курніку. У канцы артыкула змяшчаецца поўны тэкст гэтага інвентара на мове арыгінала (польскай) і яго пераклад на беларускую мову. Ведаючы з краязнаўчай літаратуры, што да сенняшняга дня захаваліся рэшткі былых валоў замка Ула, выкажам спадзяванне, што звесткі з дадзенага інвентара могуць быць карыснымі для гісторыкаў і краязнаўцаў, найперш археолагаў, якія займаюцца вывучэннем мінулага Улы.

Інвентар замка і горада Улы 1581 г., які быў складзены пры перадачы замка ў дзяржанне пану Марціну Курчу, віцебскому войскаму і ротмістру каралеўскай конной роты ў Вялікіх Луках пасля смерці былога дзяржаўцы князя Канстанціна Лукомскага, паказвае, што па сваей пабудове, гэта быў зусім іншы замак, у параўнанні з тым, што зафіксаваны на плане 1568 г. Замак таксама размяшчаўся на месцы ўпадзення ракі Ула ў Дзвіну, быў агароджаны валам і спецыяльнай агароджай з уязной брамай, меў 4 вежы. Унутры замка знаходзіўся каралеўскі двор (пабудовы, якія належалі дзяржаве). Сярод іншага складальнік інвентара адзначыў там лазно.

У замку знаходзіліся ў баявым стане дзеў невялікі гарматкі («серпентын»), а ў цэйгаўзе (складзе зброі), які быў размешчаны на беразе ракі Ула, былі «чатыры шмургоўніцы», а пятая разарвана, гакаўніц^{*} 21 апраўленых і адна неапраўленая», значная колькасць пораху і куль. Тут жа знаходзіўся будынак, у якім жылі пушкарны.

Асобна была пазначана «гармата каля цэйгаўза, каля якой немалы ворах куль каменных, вялікіх і меншых».

У замку жылі і ваеннаслужачыя – 18 двароў шляхецкіх, ротмістраўскіх і драбскіх.

Побач, пад сценамі қрэпасці быў размешчаны і горад Ула. Горад быў агароджаны спецыяльным парканам, які даходзіў да самага берага ракі Дзвіна, якая сама па сабе з'яўлялася натуральным перашкодай.

У горадзе знаходзіўся 91 жылы плац, якія належалі як шляхце, так і мяшчанам і казакам.

Абапіраючыся на даследаванні вучоных, якія займаюцца гістарычнай дэмаграфіяй ВКЛ, можна паспрабаваць вызначыць прыблізную колькасць насельніцтва замка і горада Ула ў 1581 г. Так, С. Александровіч у працы, прысвечанай заселенасці і колькасці насельніцтва мястэчак Літвы і Беларусі ў XVI і першай палове XVII ст. прыйшоў да высновы, што сярэдняе памеры насельніцтва ў дыме ў мястэчках Літвы і Беларусі ў XVI – сярэдзіне XVII ст. складалі 4,7 чал [6, с. 54]. Карыстаючыся такім падыходам можна выказаць меркаванне, што ў 1581 г. у г. Ула працывала каля 430 чалавек і каля 85 чалавек у замку. Такім чынам, агулам насельніцтва горада і замка Ула ў 1581 г. магло складаць каля 515 чалавек, што ўяўляла доля тых часоў даволі вялікую лічбу.

Як адзначана ў інвентару, з горада «ніякіх збораў і павіннасцей не было да гэтага часу, адно толькі падаткі збіраліся паводле сеймавых пастановоў». Напэўна так адбывалася таму, што асноўнай павіннасцю жыхароў горада была вайсковая служба.

Напрыканцы прыводзім тэкст інвентара замка Ула 1581 г.

Inwentarz zamku Ulskiego 08.07. 1581 g.

«Roku 1581 miesiąca lipca osmego dnia. Przepis zamku / i miasta Ulskiego, tak tez armaty i prochow dotege / zamku nalezacych po smierci nieboszczyka kniazia Koscieszy / Lukomskego przeze mnie Romana Korsaka dworzanina / Jego Kro Mscy gdym ten pomieniony zamek Kro. / Jego Mscy za wolią i listownym roskazaniem Jego K.M. / Podawałem w dzierzenie Jiego mscie Panu Marcinowi / Kurczowi woiskiemu witebskiemu i rotmistrzowi / Jgo K. M. na Welykych Lukach Roty ieznei. Naprzod / Zamek wzorem Bakszt czytury / Od wiezowej bakszty poczawszy po liewei ręce wal po / Ulie ktorego tynem zagrozonono az do Naroznej / Bakszty nad rzeką Ułą. Od tei bakszty nad taz / Rzeką Ula ogrodien 8 pokrzytych. Od tych / ogrodzien niedobudowanych ogrodziren czytury a ostatek / tynemi chrostem zagrodzono az do tey / bakszty ktora stoi na usciu miedzi Dwiną rzeka / j Ułą. Od tei bakszty nad Dwiną az do Naroznej / bakszty ktora stoi nad Dzwiną ogrodnia niedobudowane. / Od tey bakszty wal po Ulie ktorego tynem / zagrodzono az do Wiezali bakszty. Na zamku dziełek dwie / serpentyny / W zamku dwor Kro. Jgo. Mscy. Ogrodzony plotem / W ktem budowania swietlic dwie na przeciwnko / Sovie s sienmi w swietlicach drwi z zawiesami. / Czarna izba, klec z podkleciem podlie ktorei ganek z / wschodem, punka, stajnia, piwnica, nad ktorą kletka. Łaznia. / Ceikawz po Ulie ktorego swietlica i izba czarna gdzie / puszarze mieszkowali w swietlicy drwi z zawiesami, okien / Dwie z zawiesami / W swietlicy szmugownie czytury, piąta rozerwana / Hakownic 21, oprawnych a jedna nieoprawna / Pułgakow 11 oprawnych ze wszystkym / Mieszek skorzany do prochu ieden, prochownic / Gakownicznych 2. Lin konopianych 2 / Prochu beczka wielka niepelna na dlon od zakroju / połbeczek ieden pelny, a drugiego połbeczka połowica mniejsza. / Ołów prentry trzi całe, kul serpentynowych kop 2 / Hakownicznych kop trzi / Rydliow 5, motyk 9, kol zelazny do dzuigania / Drzewa, oskargow albo grocow 13 / Puszka podlie ceikawzu w ktorej kupa niemała kul / Wielkich i mniejszych kamiennych / W zamku dworow szlacheckich rotmistrowskich / i drabskych osmnascie

Miasto Ulskie

Około ktorego parkan począty od Dwiny az do rzeki Uly / do bakszty naroznej nad Ułą wzremby zrobiony / a tyn we szredziznie zrembow. Od tei bakszty / nad rzeką Ułą az do zamku tym ze obyczaiem / parkan, a ad Dwiną parkanu nie masz. / W mieście placo szlacheckich mieszczanskich i / kozachycz osiadlych 91 / A z tego miasta wszystkiego podstarosty niebozeczyka / Kniazia Kostky Lukomskego starosty Ulskiego /

^{*} Па-іншаму шмыгайніца – артылерыйская гармата, у якую паражавы зарад зараджаўся з казны.

^{**} Гакаўніца – ручная агністрэльная зброя з прыкладам.

Pan Sewerym Owczynski powiedział iz na jego / Kro msc tak tez i na pana starostu ni iakich / Pozytkow i powinnosciei nie było do tych czasow. / Iedno podatky wedlug ufały na Seimie / ustanowionych iako insze miasta dawali. / A ak ja Roman Korsak, dworzanin K. J. M. sprawiwszy / ten Inwentarz po dostatku iako się / Ten zamek Ulsky sam w sobie ma i podawszy / W dzierzanie Igo msci panu Marcinowi Kurczowi / Woiskiemu Witebskiemu, staroscie Ulskiemu, / rotmistrowi jego kro msc na Wielkych Lukach / roty iezney i ten inwentarz jego msc panu / Staroscie pod piecza... i s podpisem ręky / Mei dal / Roman Wasilewicz Korsak, własną ręką»

Podpis i pieczętka [7, s. 35 – 36].

ПЕРАКЛАД

Інвентар Ульскага замка 1581 г.

«1581 год, восьмага ліпеня. Перапіс замка і горада Ульскага, а таксама гарматаў і порахаў, якія належалі да таго замку, складзены па смерці нябожчыка князя Касцэшы Лукомскага мною, Раманам Корсакам, дваранінам яго каралеўскай міласці, пасля таго, як вышэйзгаданы замак яго каралеўскай міласці паводле волі і пісьмовага загаду яго каралеўскай міласці быў перададзены ў дзяржанне яго міласці пану Марціну Курчу, віцебскому войскому і ротмістру яго каралеўскай міласці коннай роты ў Вялікіх Луках.

Найперш. У замку чатыры вежы. Ад уязной брамы пачаўшы, з левага боку вал па рацэ Уле, агароджаны тынам аж да вуглавой вежы над ракой Улай. Ад той вежы над той жа ракой Улай 8 пакрытых дахам агродняў. З тых агродняў недабудавана чатыры, а недабудаваная частка хворастам загароджана аж да той вежы, якая стаіць на вусцю паміж ракой Дзвінай і Улай. Ад той вежы над Дзвінай аж да вуглавой вежы, якая стаіць над Дзвінай агродня недабудаваная. Ад гэтай жа вежы вал па рацэ Уле, які загароджаны тынам аж да ўязной вежы. У замку дзве гарматкі серпентыны.

У замку двор яго каралеўскай міласці агароджаны плотам, у якім з пабудоў дзве святліцы, адна насупраць другой, з сенямі, у святліцах дзвёры на завесах. Чорная ізба, клець з падклечцю, каля якой ганак з прыступкамі, пунька, стайнія, склеп, над якім невялікая клець. Лазня.

Цэйгаў зудоўж ракі Ула, у якім святліца і ізба чорная, у якой жылі пушкарі, у святліцы дзвёры з завесамі, два вакны з завесамі. У святліцы чатыры штормроўніцы, а пятая разарвана, гакаўніц 21 апраўленых і адна неапраўленая. Паўгакаў 11 апраўленых поўнасцю. Мишок скураны для пораху адзін, парахаўніц гакаўнічых 2, лінейк канаплянных 2. Пораху вялікая дзежка няплоўная на далонь ад верха, паўбочак адзін поўны, а ў другім паўбочку меншшая палавіна. Волава цэлья трыв пруты, куль серпентынавых 2 капы, гакаўнічых трыв капы, рыдлевак 5, матык 9, жалезны кол для прыпадымання дрэваў, аскаргай альбо гроцаў 13.

Гармата каля цэйгаўза, каля якой немалы ворах куль каменных, вялікіх і меншых.

У замку двароў шляхецкіх ротмістраўскіх і драбскіх васемнаццаць.

Горад Ула. Вакол горада паркан пачаты ад Дзвіны аж да рэчкі Улы, да вежы вуглавой над ракой Улай у зруб зроблены, а тын у сярэдзіне зрубаў. Ад той вежы над ракой Улай аж да замка тым жа спосабам паркан зроблены, а над Дзвінай паркана няма.

У горадзе палацоў шляхецкіх мяшчансках і казацкіх аседлых 91.

А з усяго таго горада падстараста нябожчыка князя Косткі Лукомскага, старасты ульскага, пан Севярын Аўчынскі паведаміў, што на яго каралеўскую міласць, так таксама і на пана старасту ніякіх збораў і павіннасцей не было да гэтага часу, адно толькі падаткі збіраліся паводле сеймавых пастаноў.

А так я, Раман Корсак, дваранін я.к.м., склаўшы гэты інвентар, які дастатак сам па сабе той замак Ула мае і перадаўшы ў дзяржанне яго міласці пану Марціну Курчу, войскому віцебскому, старасце Ульскому, ротмістру яго Каралеўскай міласці коннай роты ў Вялікіх Луках і той інвентар яго міласці пану старасце пад пячаткай і з подпісам рукі мае даў.

Раман Васілевіч Корсак, уласнай рукой».

Подпіс і пячатка [7, s. 35 – 36].

ЛІТАРАТУРА

1. Ткачоў, М. Ульскі замак / М. Ткачоў // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М.В. Біч [і інш.]. – Мінск: Беларус. энцыкл. Імя Петруся Броўкі, 1993 – 2003. Т. 6 / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – 2001. – С. 581.
2. Ткачоў, М. Ульскі замак / М. Ткачоў // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў двух тамах / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. энцыкл., 2007 – 2006. – Т. 2: / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – 2006. – С. 690.
3. Ткачоў, М. А. Замкі і людзі / М. А. Ткачоў. – Мінск: Навука і тэхніка, 1991.
4. Гейденштейн, Р. Записки о Московской войне (1578 – 1582) / Р. Гейденштейн. – СПб., 1889.
5. Макараў, М. Ула / М. Макараў // Вялікае княства Літоўскае. Энцыклапедыя ў двух тамах / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – Мінск: Беларус. энцыкл., 2007–2006. – Т. 2: / рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) [і інш.]. – 2006. – С. 685 – 686.
6. Alexandrowicz, St. Zaludnienie miasteczek Litwy i Białorusi w XVI i pierwszej połowie XVII wieku / St. Alexandrowicz // Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych. – T. XXVII – Rok 1965. – S. 35 – 67.
7. Biblioteka Kórnicka Polskiej Akademii nauk. Dział Rękopisów. Akta oryginalne za panowanie Stefana Batorego z lat 1575 – 1581. – Rkps. 277. – Inwentarz zamku Ulskiego 08.07. 1581 г. – S. 35 – 36.